

# Палітычная праграма спісу «Аб'яднаная грамадзянская платформа»

## Хто мы

Аб'яднаная грамадзянская платформа — гэта аб'яднанне лідараў, палітыкаў і актывістаў — чальцоў і прыхільнікаў Аб'яднанай грамадзянскай партыі.

## Нашы каштоўнасці

- правы і свабоды чалавека;
- незалежнасць Беларусі;
- вяршэнства права;
- роўнасць магчымасцяў і самарэалізацыі;
- дабрабыт, заснаваны на прыватнай уласнасці і ініцыятыве;
- беларуская ідэнтычнасць.

## Наша праграма:

### 1. Дэмантаж дыктатарскага рэжыму

Каб вярнуць беларусам краіну, спыніць рэпрэсіі і вызваліць палітвязняў, трэба дэмантаваць дыктатарскі рэжым. Мы будзем дамагацца ўзмацнення палітычнага і міжнароднага ціску на рэжым, ізаляцыі тых, хто адказны за гвалт і беззаконне, а таксама падтрымліваць усе мірныя і дэмакратычныя намаганні, накіраваныя на яго дэмантаж. Мы таксама выступаем за актыўную падтрымку Украіны ў яе барацьбе супраць расійскай агрэсіі.

### 2. Абарона беларусаў сёння

Мы слухаем людзей і дапамагаем вырашаць іх рэальныя праблемы: дакументы, адукацыя, праца, сацыяльная падтрымка, мова. Гэта канкрэтная дапамога, якая патрэбная беларусам ужо сёння, каб яны маглі жыць бяспечна і годна.

### 3. Аднаўленне справядлівасці

Беларусі патрэбныя не толькі палітычныя змены, але і аднаўленне справядлівасці: рэабілітацыя пацярпелых ад рэжыму, вяртанне адабранай маёмасці, прававыя механізмы прыцягнення да адказнасці вінаватых у злачынствах, а таксама абмежаванні для тых, хто ўдзельнічаў у рэпрэсіях.

### 4. Правілы для свабоднай Беларусі заўтра

Каб краіна стала свабоднай і моцнай, трэба ўжо цяпер рыхтаваць асновы будучай Беларусі — законы, незалежны суд, абарону прыватнай уласнасці, справядлівыя выбары, магчымасці для працы і ініцыятывы, а таксама стварыць умовы для грамадскага абмеркавання ўсіх важных рашэнняў. Так мы ўвойдем у перамены з яснымі правіламі, а не пустымі надзеямі.

### 5. Адраджэнне і развіццё традыцыі парламентарызму

Зробім Каардынацыйную Раду эфектыўным інструментам адраджэння дэмакратыі ў Беларусі і развіцця парламенцкай традыцыі.

**АГП — абараняць людзей, аднаўляць справядлівасць, рыхтаваць перамены**